

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджмента и организации здравоохранения

Тарвердиева
Оксана Николаевна

**КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ПУТИ
ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА 510 ОАО «АСБ
БЕЛАРУСБАНК»)**

Дипломная работа

Научный руководитель:
кандидат
экономических наук,
доцент А.А. Неправский

Допущена к защите

« ____ » _____ 2014 г.

Зав. кафедрой менеджмента и организации здравоохранения
кандидат экономических наук, доцент И.С. Полоник

Минск, 2014

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 70 с., 7 рис., 18 табл., 33 источника, 5 прил.

БАНК, КОНКУРЕНЦИЯ, СТРАТЕГИЯ, ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА,
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Объектом исследования выступает коммерческий банк как важнейший элемент денежно-кредитной системы.

Предмет дипломного исследования – способность коммерческого банка конкурировать с другими банковскими организациями

Цель работы – состоит в выявлении и обосновании основных направлений повышения конкурентоспособности коммерческого банка.

Методы исследования: общенаучные методы познания, системный подход, анализ и синтез, правила формальной логики.

Исследования и разработки: изучены теоретические основы конкурентоспособности коммерческих банков и удержание конкурентных преимуществ, проанализированы конкурентные преимущества филиала, в результате чего определены пути повышения конкурентоспособности банка.

Элементы научной новизны полученных результатов: разработка новых путей совершенствования и внедрение предложений в деятельности банка.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 70 з., 7 мал., 18 табл., 33 крыніцы, 5 прыл.

БАНК, КАНКУРЭНЦЫЯ, СТРАТЭГІЯ, ДЭПАЗІТНАЯ ПАЛІТЫКА, КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА

Аб'ектам даследавання выступае камерцыйны банк як найважны элемент грашова-крэдытнай сістэмы.

Прадмет дыпломнага даследавання - здольнасць камерцыйнага банка канкураваць з іншымі банкаўскімі арганізацыямі

Мэта працы - складаецца ў выяўленні і абгрунтаванні асноўных кірункаў падвышэння канкурэнтаздольнасці камерцыйнага банка.

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады спазнання, сістэмны падыход, аналіз і сінтэз, кіравала фармальнай логікі.

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя асновы канкурэнтаздольнасці камерцыйных банкаў і ўтрыманне канкурэнтных пераваг, прааналізаваны канкурэнтных пераваг філіяла, у выніку чаго вызначаны шляхі падвышэння канкурэнтаздольнасці банка.

Элементы навуковай навізны атрыманых вынікаў: распрацоўка новых шляхоў удасканалення і ўкараненне прапаноў у дзейнасці банка.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ABSTRACT

Thesis: 70 pages, 7 fig., 18 tab., 33 sources, 5 enc.

BANK, COMPETITION, STRATEGY, DEPOSIT POLICY, CREDIT POLICY

The object of research is the commercial bank as the most important element of a monetary and credit system.

Subject of degree research – ability of commercial bank to compete with other bank organizations

The work purpose – is the consists in identification and justification of the main directions of increase of competitiveness of commercial bank.

Research methods: general scientific methods of poznakniya, system approach, the analysis and synthesis, rules of formal logic.

Researches and development: theoretical bases of competitiveness of commercial banks and deduction of competitive advantages are studied, analyzed competitive advantages of branch therefore ways of increase of competitiveness of bank are defined.

Elements of scientific novelty of the received results: development of new ways of improvement and introduction of offers in bank activity.

The author of work confirms that the settlement and analytical material given in it correctly and objectively reflects a condition of studied process, and all borrowed of literary and other sources theoretical, methodological and methodical provisions and concepts are accompanied by links to their authors.